

**ФАРМІРАВАННIE КАШТОЎНАСНЫХ АДНОСІН ДА СЯМ’І
Ў БУДУЧЫХ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ САЦЫЯЛЬНАЙ СФЕРЫ
Ў КАНТЭКСЦЕ ПЕРАЕМНАСЦІ ПАКАЛЕННЯЎ**

**FORMATION OF VALUE ATTITUDE TO THE FAMILY IN FUTURE
SPECIALISTS OF THE SOCIAL SPHERE IN THE CONTEXT
OF THE SUCCESSION OF GENERATIONS**

A. L. Mіхайлava

A. Mikhaylava

*Вітебскій гарадзянскій універсітэт
імемі П. М. Машэровы*

Анатазыя. У артыкуле адлюстраваны традыцыйныя для беларусаў сямейныя каштоўнасці, іх выяўленне ў грамадской думцы і перадача нашчадкам праз пераемную сувязь паміж пакаленнямі сваякоў. Прадстаўлены вынікі апытаў будучых спецыялістаў сацыяльнай сферы на предмет вызначэння актуальнасці для іх сямейных звязаў і традыцый, праверкі наяўнасці пераемнай сувязі паміж пакаленнямі ў сям'ях.

Abstract. The article reflects traditional for Belarusians family values, their expression in public opinion and transmission to descendants through the continuity between generations of relatives. The article presents the results of a survey of future specialists in the social sphere to determine the relevance of their family customs and traditions, check the presence of a continuity between generations in families.

Ключавыя слова: грамадская думка; каштоўнасныя адносіны; пераемнасць пакаленняў; сямейныя традыцыі.

Key words: public opinion; value relations; continuity of generations; family traditions.

Каштоўнасныя адносіны да сям’і ў народнай педагогіцы найбольш яскрава адлюстраваны ў традыцыйнай грамадской думцы беларусаў, што фарміравалася на працягу стагоддзяў і перадавалася ў пакаленнях ад пращураў да нашчадкаў, ад бацькоў да дзіцей як звод правіл, норм сацыяльнай, сямейнай і асабістай жыццядзейнасці. Працэс фарміравання каштоўнасці адносін да сям’і непасрэдна звязаны з крышталізацыяй грамадской думкі. Штодзённая свядомасць беларусаў, на якую спантанна аказвалі ўплыў розныя сацыяльныя і прыродныя ўмовы, паступова афармлялася, выкрышталізоўвалася ў грамадскую думку. Апошнія знайшли сваё ўвасабленне ў прыказках і прымаўках – своеасаблівай маральна-практычнай філософіі народа, – якія паступова становіліся традыцыямі, яскрава выражанай мэтай, бо менавіта ў іх адлюстроўваліся вядучыя педагогічныя ідэі, у тым ліку ідэя аб мітанакіраванасці ў реалізацыі выхаваўчых намаганняў. Народ свядома кіраваўся існуючай грамадской думкай, згодна з якой фарміраваў асобу на аснове пераемнасці паміж пакаленнямі, барацьбы за існаванне, бо для таго, каб выжыць, трэба было перадаць новому пакаленню лепшае з усяго папярэдняга.

Своесаблівым захавальнікам маральнасці і дабрачыннасці быў самы старэйшы член сям’і (бацька, дзядуля), які карыстаўся пашанай і павагай ва ўсіх. Менавіта да яго звярталіся за парадай, ён вырашалаў спрэчкі, а таксама, маючи аўтарытэт у дадзенай сям’і і за яе межамі, імкнуўся паводзіць сябе і працаўваць так, каб не было сорамна перад аднавяскочамі і дамачадцамі. У кожнай вёсцы абавязкова былі самыя паважаныя людзі – своеасаблівыя эталоны маральнасці сталасці для аднавяскочаў. З імірайліся па розных пытаннях, нават па проблемах

выхавання дзяцей: “*Бацька не наўчыў, то людзі навучаць*” або “*Людзі навучаць, як жыць на свеце*”, – з іх бралі прыклад, бо гэта быў звычайна адны з самых працаўтых і гаспадарлівых людзей вёскі: “*Арцель атаманам красна*”. Выхаванцы даволі часта звязраліся да сваіх настаўнікаў (да бацькоў, да паважаных і вопытных людзей) пры вырашэнні складанага пытання ці пэўнай жыццёвой сітуацыі, – і выхавацелі – людзі сталыя і вопытныя – дапамагалі карыснай парадай, якая забяспечвала іх падапечным поспех у справах (“*Ад добра гаты таты добрыя парады*”, “*Маладыя ад старых вучачца*”, “*Добры чалавек, парады, не шкадуе*”).

Сталыя, паважаныя людзі, у сваю чаргу, правяралі моладзь на гатоўнасць да сямейнага жыцця, паколькі народ з вялікай адказнасцю адносіўся да шлюбу (“*Жонку бяры не на год, а на век*”, “*Сем раз глядзі, а назад не вядзі*”, “*Калі любіш – ажсаніся, а не любіш – адкасніся*”), перасцерагаў моладзь ад паспешлівага выбару (“*Жаніўся на скорую руку – на доўгую муку*”, “*Добрая жонка – вяселе, а ліхая – паганае зелле*”, “*Хто п'яніцу палюбіць – жыцце сабе пагубіць*”, “*Чым абыякі жаніх, то лепей ніякі*”). Сям'я, што складвалася пасля папярэдніх іспытаў жаніха і нявесты на ўзаемаразуменне, узаемную падтрымку, працавітасць, гарантавала трывальна сямейнаю адносіні, а таксама добрыя эмцыянальныя і псіхалагічныя клімат для выхавання дзяцей (“*З тварам да вяяца, а з розумам да канца*”, “*Краса прыгледзіца, а розум прыгледзіца*”, “*На харашага глядзець добра, а з разумным жыць легка*”, “*Не шукай красаты, а шукай дабраты*”, “*Жонку выбірай і вачыма, і вушамі*”, “*Сенажаць аглядаць, як раса абсохне, а дзеўку на работе*”, “*Выбірай жонку не ў карагодзе, а ў агародзе*”, “*Не гаспадыня, калі на ніўцы краскі, а пад вакном – крапіва*”).

У традыцыйных для беларусаў сем'ях, якія складаліся з некалькіх пакаленняў і былі аўяднаныя адным жытлом, старэйшынам роду (бацькам, дзедам), агульнымі інтарэсамі, дзеяннямі, існавалі пэўныя сямейныя традыцыі, звычаі, абрады, лепшыя з якіх перадаваліся ў пакалення.

З мэтай вызначэння актуальнасці для сучаснага пакалення беларусаў традыцыйных сямейных звычаяў і традыцый, праверкі наўнасці пераемнай сувязі паміж пакаленнямі ў сем'ях намі было арганізавана апытанне 48-мі будучых спецыялістаў сацыяльнай сферы – студэнтаў трэцяга курса факультета сацыяльна-педагагічных тэхналогій.

Перш за ёсё мы вырашылі даведацца, ці захоўваюцца ў сем'ях звесткі і памяць пра продкаў. Вайнікі апытання наступныя:

- ведаюць свой радавод і нават вядуць яго 15 % апытаных студэнтаў, ведаюць частковая, да пакалення сваіх бабуль і дзядуль 81 % рэспандэнтаў, не цікавіліся гэтым пытаннем 4 %;
- носьбітам і захавальнікам сямейных традыцый лічачь сябе 31 % студэнтаў, не ўпрыгожылі ў гэтым 56 %, не захоўваюць і не падтрымліваюць традыцыі, усталяваныя ў іх сям'і, 13 % будучых спецыялістаў сацыяльнай сферы;
- чвэрць ад апытаных студэнтаў (25 %) прыслухоўваюцца да меркавання старойшага пакалення, паколькі ў яго маецца вялікі жыццёвы і сямейны вопыт, 58 % рэспандэнтаў прыслухоўваюцца, але частковая, паколькі мяркуюць, што час і жыццё змяніліся за апошнія некалькі дзесяткі гадоў, 17 % студэнтаў не прыслухоўваюцца да меравання сваіх бабуль і дзядуль, бо лічачь, што іх погляды састарэлі.

Каштоўнасныя арыентацыі, накіраваныя на шанаванне сямейных традыцый, выказалі 77 % студэнтаў (ацанілі на «5» і «4» балы па пяцібалльнай шкале), пасрэднюю ацэнку ім даюць 17 % будучых спецыялістаў сацыяльнай сферы і ніzkую ацэнку – 6 %. Як паказалі вынікі апытання, 73 % будучых спецыялістаў сацыяльнай сферы лічачь актуальным шанаванне сямейных традыцый у сучасным беларускім асяроддзі, 19 % рэспандэнтаў ацэньваюць адносіні сучаснага соцыяму да дадзенай каштоўнаснай арыентацыі як пасрэднія, 8 % рэспандэнтаў – як неактуальныя (ацэнкі – «1» і «2»). Мяркуючы, паколькі неабходным будзе шанаванне сямейных

традыцый для будучых пакаленняў, 73 % студэнтаў выказаўся за высокую актуальнасць, 25 % – за пасрэднюю, 2 % – палічылі каштоўнасць неактуальнай.

Павагу да сваіх бацькоў і дзядоў адчуваюць 90 % рэспандэнтаў. Лічаць, што гэта актуальна для сучаснага беларускага соцыуму, 63 % будучых спецыялістаў, 31 % – выказаўша, што сацыяльнае асяроддзе дэмансtruе пасрэдныя адносіны да сваіх бацькоў і дзядоў. Разам з тым 94 % будучых спецыялістаў сацыяльнай сферы мяркуюць, што неабходна культиваваць паважлівую адносіну да сваіх бацькоў і дзядоў у будучых пакаленняў беларусаў.

Гатоўнасць прыміняць сямейныя традыцыі ва ўласнай сям'і дэмансtruющы 69 % рэспандэнтаў. Бачаць такія прыклады ў сацыяльным асяроддзі – 46 % студэнтаў, назіраючы час ад часу – 36 % студэнтаў, не назіраюць прыкладаў культивавання сямейных традыцый 19 % будучых спецыялістаў. З ліку будучых спецыялістаў, якія ўдзельнічалі ў апытаенні, 73 % мяркуюць, што вышэйзгаданая дзейнасць будзе неабходна будучым пакаленням, 8 % студэнтаў назначаюць, што гэта беларусам у будучым не спатрэбіца.

Наогул, цікаўнасць да звычаяў і традыцый свайго народа дэмансtruющы 52 % студэнтаў, пасрэдныя адносіны маюцца ў 21 % будучых спецыялістаў сацыяльнай сферы, 27 % студэнтаў гэта нецікава. Больш трэці апытаных студэнтаў (37 %) мае становучыя прыклад зацікаўленых адносін сацыяльнага асяроддзі да звычаяў і традыцый уласнага народа, у 29 % – пасрэдных адносін, а ў сацыяльным асяроддзі 34 % рэспандэнтаў – абіякавых адносін. Адносна перспектывы развіцця становучых адносін з боку будучых пакаленняў да звычаяў і традыцый свайго народа, 66 % студэнтаў лічаць, што гэта будзе неабходна будучым пакаленням беларусаў, 15 % – што можа спатрэбіцца час ад часу, 18 % рэспандэнтаў мяркуюць, што ў гэтым няма неабходнасці.

Такім чынам, колькасныя вынікі даследавання дазваляюць сцвярджаць, што ў студэнтаў выразна адчуваецца разарванасць парадыгмы “семейнае – нацыянальнае”, рэспандэнты па сутнасці не здатныя выйсці за мяжу шанавання сваіх вузкіх уласнасцей сацыяльных каштоўнасцей, што прайяўляецца ў высокіх паказчыках павагі да сваіх бацькоў і дзядоў, усведамленні неабходнасці захоўвання сямейных традыцый. Разам з тым, больш за трэць студэнтаў-рэспандэнтаў не прайяўляюць акрэсленай і выразнай цікаўнасці да традыцый і звычаяў свайго народа, хоць і мяркуюць, што ў будучым такія адносіны могуць быць досьціць актуальнымі.

Нам падаецца, што ў працэсе прафесійнай падрыхтоўкі будучых спецыялістаў сацыяльнай сферы трэба больш мэтанакіравана акцэнтаваць увагу на нацыянальных традыцыях беларускага народа, што будзе спрыяць не толькі ўмацаванню інстытута сям'і, але і спрыяць росту сацыяльна-асобасных і прафесійных кампетэнцый спецыялістаў у работе з сем'ямі як суб'ектамі сацыяльнай работы і педагогікі.